

У суд Бераставіцкага раёна
Гродзенскай вобласці
Спагнаннік: Шидлевская Іна Іванаўна,
18.10.1983 года нараджэння,
пражывае: д.Лишки, д.3, Бераставіцкі
раён, працуе ў СВК «Макараўцы»
аператар
Даўжнік: Шидлевский Анатолий Анатольевіч,
28.09.1981 года нараджэння,
пражывае: д.Лишки, д.3, Бераставіцкі раён,
працуе СВК «Макараўцы» механізатар

ЗАЯВА

аб спагнанні аліментаў на дзяцей у прыказным парадку

10 ліпеня 2006 года ўступіла ў шлюб з Шидлевским А.А. Ад сумеснага шлюбу маем двое непаўналетніх дзяцей: сын Іван, 16 чэрвеня 2007 года нараджэнні і дачка Алена, 20 ліпеня 2009 года нараджэння, які знаходзяцца на маім утрыманні.

На працягу працяглага часу даўжнік аб дзецях не клапаціцца, матэрыяльнай дапамогі не аказвае.

Даўжнік другіх непаўналетніх дзяцей не мае, вылічэнняў па выканаўчых дакументах з яго не праводзіцца.

На падставе выкладзенага і ў адпаведнасці з артыкуламі 88, 91, 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і кіруючыся артыкулам 6 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь,

ПРАШУ:

Распачаць заагднае вытворчасць і спагнаць з Шидлевского Анатолия Анатольевіча, 28.09.1981 года нараджэнні, уладжэнца д.Лишки, Бераставіцкага раёна, Гродзенскай вобласці ў маю карысць аліменты на сына Івана, 16 чэрвеня 2007 года нараджэнні і дачкі Алены, 20 ліпеня 2009 года нараджэння, у памеры 33 працэнтаў* заробку і (або) іншага даходу штомесяц, але не менш 75 працэнтаў бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, пачынаючы са спагнання аліментаў з дня падачы заявы і да паўналецця дзяцей.

Дадатак:

- 1) копія пасведчання аб заключэнні шлюбу
- 2) копія пасведчання аб нараджэнні дзяцей;
- 3) даведка аб складзе сям'і;
- 4) даведка аб зарплате Шыдлоўскага А.А.**

16.03.2017г.

Шыдлоўская И.И.

*У адпаведнасці з часткай 1 артыкула 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і «аліменты на непаўналетніх дзяцей з іх бацькаў пры адсутнасці Пагаднення аб дзеях, Пагаднення аб выплаце аліментаў, а таксама калі памер аліментаў не вызначаны Шлюбным дагаворам, спаганяюцца ў наступных памерах: на адно дзіця – 25 працэнтаў, на двух дзяцей – 33 працэнта, на трох і болей дзяцей – 50 працэнтаў заробку і (або) іншага даходу бацькаў у месяц. Пры гэтым для працаздольных бацькаў мінімальны памер аліментаў у месяц павінен складаць не менш 50 працэнтаў на адно дзіця, 75 працэнтаў – на двух дзяцей, 100 працэнтаў – на трох і болей дзяцей бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва.»

** даведка павінна ўтрымліваць звесткі аб заробку даўжніка за вылікам падаходнага падатку за кожны месяц работы на працягу апошніх 12 месяцаў да падачы заявы ў суд або фактычна адпрацаваныя месяцы, калі даўжнік прапрацаваў няпоўны год